

# Гартаючы старонкі гісторыі

У рэдакцыі газеты «Звязда» прайшоў «круглы стол» «1918-ы: набыткі і страты», прысвячаны падзеям стогадовай даўніны. Падчас яго акадэмік-сакратар Адзіялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктар гісторычных навук Аляксандр КАВАЛЕНЯ, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гісторычных навук Ігар МАРЗАЛЮК, акадэмік, доктар гісторычных навук Міхаіл КАСЦІОК, дырэктор Інстытута гісторыі НАН, кандыдат гісторычных навук Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ, загадчык аддзела найноўшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН, кандыдат гісторычных навук Сяргей ТРАЦЦЯК, кандыдат гісторычных навук Валянцін МАЗЕЦ, старшыня БНФ «Адраджэнне» Рыгор КАСТУСЕЎ вялі гаворку пра ў многім неадназначныя і наядка лёсавызначальныя для нашага народа падзеі, якія адбываліся на беларускай зямлі ў 1917 — 1918 гадах.

Адна з тэм размовы — абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

Цікава адзначыць, што менавіта па гэтай тэме 10 гадоў таму наша газета праводзіла «круглы стол» «БНР: поверх барьеров» (глядзі «СБ» за 22.03.2008 г.). У ім таксама прымалі ўдзел некаторыя вышэйназваныя шаноўныя эксперты.

Атрымліваеца, зараз, напярэдадні 100-годдзя БНР, гэта размова пра доўжылася на старонках «Звязды»... Цалкам са зместам «круглага стала» можна азнаёміцца на сайце выдання — [www.zviazda.by](http://www.zviazda.by). А мы прапануем чытчам некаторыя яго фрагменты.

#### Аляксандр Каваленя:

— Даўржаваўтаральныя прашкы беларускага народа вядуць адлік не з ХХ стагоддзя, яны маюць глыбінныя карані. Вядома, 1918 год стаў тым рубіконам, калі і грамадства, і нацыянальныя лідэры саспелі для таго, каб абвясціць аб стварэнні самастойнай рэспублікі з назвай Беларусь. І абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі ў той час не было выпадковай з'явай. Менавіта ў той няпросты і празмерна супяречлівы гісторычны перыяд з'явіліся аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы для реальнага абвяшчэння нацыянальнай дзяржаўнасці.

#### Вячаслаў Даніловіч:

— У нашай дзяржаўнасці былі як гісторычныя формы — дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі, пачынаючы ад Полацкага княства, так і нацыянальныя — калі ў нахве загучалі слова «Беларусь», «беларуская». Вось гэтыя нацыянальныя карані і бяруць свой пачатак у 1918 годзе, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Так, яна не стала сапраўднай дзяржавай, але гэта была першая спроба практичнай рэалізацыі ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. І гэта вельмі важны момант у нашай тысячагоддowej гісторыі.

#### Міхаіл Касцюк:

— БНР — не спонтанная, не выпадковая грамадска-палітычная з'ява. Не варта забываць, што яна вырасла з 1-га Усебеларускага з'езда — надзвычай прадстаўнічага органа беларускага народа... Документы сведчаць, што за перыяд акупации было адкрыта каля 300 беларускамоўных школ. Але гэта зусім не сведчанне таго, што немцы так апекаваліся нашым нацыянальным рухам. Палітыка Германіі на акупаваных землях была ў супрацьпастаўленні ў першую чаргу Расіі і Польшчы. Беларусы тут аказваліся якраз дарэчы.

#### Сяргей Траццяк:

— Летам 1918 года ў Маскве, скліканы Беларускім нацыянальным камісарыятам і беларускім камуністычным секцыям, прайшоў з'езд бежанцаў з Беларусі, які, па сутнасці, быў працягам 1-га Усебеларускага з'езда і прыняў тыя розaloщи, якія на з'ездзе прыняць не саспелі. А 30 снежня ў Смаленску збіраеца 6-я паўночна-заходняя канферэнцыя расійскай кампартыі бальшавікоў, якая абвяшчае сябе 1-м з'ездам кампартыі Беларусі і прымае рашэнне аб стварэнні Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь (ССРБ). Яе карані таксама там, у 1-м Усебеларускім з'езде.



ФОТО ЕВГЕНІЯ ПІСЕЦКОГО

### **Iгар Марзалюк:**

— Нельга толькі стваральнікаў БНР лічыць правапераэмнікамі ідэй 1-га Усебеларускага з'езда. Яшчэ больш, дэмакратычнага мандата і легітымнай правапераэмнасці з Усебеларускім з'ездам Рада БНР на самай справе не мела, бо Усебеларускі з'езд ніколі патрабаванняў незалежнасці не агучваў. Легітымным пераэмнікам і прадаўжальнікам ідэй Усебеларускага з'езда быў Белнацкам. Ад пачатку 1918 года ў беларускім руху існавалі і сапернічалі дзве плыні — «белнацкамаўцы» і «бэнэ-эраўцы». Аб'ектыўна ж — і тыя і другія працавалі на карысць Беларусі, імкнуліся да стварэння беларускай дзяржаўнасці.

### **Рыгор Кастусёў:**

— Пра тое, што людзі не ведалі і не разумелі ў той час дзяржаўных памкненняў, я гатовы спрачацца. Мой дзед Максім Баравікоў, які быў родам з Магілёўшчыны, у той час служыў у Чырвонай Арміі. Пра 1918 год ён калісьці расказваў, што чырвонаармейцы, выхадцы з Беларусі, збіраліся разам і абмяркоўвалі, што адбываецца ў іх на радзіме. Да іх не даходзіла назва БНР, да іх не даходзілі нейкія іншыя дэталі, але тое, што беларусы збіраюцца жыць самастойна, асобна ад Расіі, яны ўспрымалі станоўча.

### **Валянцін Мазец:**

— Лічу, нельга казаць, што ідэя Беларускай Народнай Рэспублікі, якая адлюстроўвала імкненне беларусаў жыць у сваёй нацыянальнай дзяржаве, пацярпела пажээнне. Уся справа ў тым, што ў тых складаных, перш за ўсё геапалітычных, абставінах — а БНР абвяшчалася ва ўмовах Першай сусветнай вайны і знаходжання на беларускай зямлі акупацыйных войскаў — стварыць самастойную дзяржаву было проста немагчыма. Але ж ідэя незалежнай беларускай дзяржавы засталася.

**Падрыхтаваў Максім ОСІПАЎ.**

*osipov@sb.by*